

арганізуюць Міжнародную навукова-практычную канферэнцыю
«Крэўскія чытанні: гісторыя, археалогія, культурная спадчына Крэва»

Праблемнае поле канферэнцыі:

1. Крэва і праблема балта-славянскіх кантактаў у канцы I - пачатку II тыс. н.э.
2. Крэва яе адзін з цэнтраў Lithuania propria ("Літвы летапіснай").
3. Крэўскі замак (ля вытокаў мураванага абарончага дойлідства ВКЛ).
4. Крэва як мястэчка позняга Сярэднявечча і ранняга Новага часу (XV—XVIII стст.).
5. Крэва ў часы Расійскай імперыі.
6. На лініі фронту (Першая сусветная вайна і Крэва).
7. Крэва ў міжваенны час (беларускае мястэчка ў складзе Польскай дзяржавы).
8. Падзеі Другой сусветнай вайны на тэрыторыі Крэва і ваколіц (тэрор і штодзённасць).
9. Крэва ў другой палове XX ст. (досвед савецкай мадэрнізацыі).
10. Узорнае мястэчка: Архітэктурная спадчына Крэва XIX—XX стст.
11. Этнаграфічная і моўная спадчына шматэтнічнага Крэва (Крэва беларускае, польскае, татарскае, яўрэйскае).
12. Могілки Крэва як месцы памяці і прадмет даследаванняў.

Час правядзення канферэнцыі: 2-3 чэрвеня 2016 г.

Месца правядзення канферэнцыі - Крэва.

Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна да 15 красавіка 2016 г. накіраваць заяўку. У заяўцы ўказваюцца імя (імя, імя па-бацьку, прозвішча) дакладчыка, яго навуковыя ступень і званне, пасада і месца працы, падаецца назва даклада, а таксама ўказваюцца кантакты (тэлефон і e-mail).

Таксама неабходна даслаць анатацыю даклада (да 2000 знакаў).

Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі. Аргкамітэт пакідае за сабой права фармаваць праграму канферэнцыі і праводзіць адбор матэрыялаў для публікацыі. Правілы афармлення тэкста для публікацыі будучы паведамлены пазней.

Заяўкі для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна даслаць на электронную пошту aleh.dziarnovich@gmail.com альбо на паштовы адрас: 220072, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, каб. 218, Дзярновічу Алегу Іванавічу. Адказны сакратар аргкамітэта - Дзярновіч Алег Іванавіч. Кантактныя тэлефоны: р. (+375 17) 284-08-22, м. (+375 29) 331-66-06.

Працоўныя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская, англійская.

Выдаткі, звязаныя з удзелам у канферэнцыі (праезд і пражыванне) бярэ на сябе бок, які камандзіруе.